

самапомач

Беларуская
Военна-Гасцяна
Часопіс

старомач

Год IV.

Вільня, Кастрычнік 1935 г.

№ 10.

Хай злыдні над намі,
скрыточую зубамі
Любі сваю ніву, свой
край,
І, колкі ёсьць слы,
да самай маілы
Ары, барапуй,
засявай!..
ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-
дзеі нафодаў і ўсе цы-
вілізацыі былі ство-
раныя дабравольнымі
старањнямі аб'ядна-
ных людзей... самапо-
мачу.

Джордж РЭССЭЛЬ
(Ірляндзе).



З Ъ М Е С Т 10 № (39).

Бач.

1. Kooperatyūna - haspadarskija naviny	69	7. Найчасьцейшыя абмылкі маладога	
2. Аб вясьне трэба думаць увосені	70	пчалаляра	74
3. Ziemplarbskaje žyccio ū Polščy i ū nas	70	8. Перахоўванье агародніны ўзімку	75
4. Садзеце сады!	72	9. Аграрна-коопэратыўная палітыка бу-	
5. Супроць безрабоцьця ў чол	72	дучыні	75
6. Аб зімаваньні чол	73	10. Наша пошта	на вонк.

Бач.

Ceny ū Vilni

11.X.35. Ceny za 100 kilohram.

Zbožza.

(Pry kupli—prodažy)

Žyta, I	—13 50
Muka pšaničnaja 1 sort	—30.00
Muka žytniaja da 45 %	—23 00
Słamieňnie lannoje b. 90%, vaho nam, za 100 kh.	30 50 32.00

(Ceny z papiarednicich dzion)

Žyta	13.00 — 14 00
Pšanica	17.00 — 18.00
Jačmieň	14.25 — 14.75
Avlos	14.50 — 15.75
Muka pšaničnaja	22.25 — 30 50
Muka žytniaja da 45%	23.00 — 23.50
Muka žytniaja da 55%	20.50 — 21 00
Muka, žytniaja da 90%	16.00 — 16.50
Ľubin sini	8.75 — 9.25

Małočnaje za 1 kilo (30.IX.35.).

Masla najlepšaje, za kilo ū hurcie	2.80 — 2.90
" " " " u detalu	3.20
Masla stałovaje (II kat.) za kilo ū hurcie	2.65 — 2.75
" " " " u detalu	3.00
Syr litouški, za kilo ū hurcie	1.60 — 2.20
" " " " u detalu	1.80 — 2.60
Syr ementalski (švajc.) za kilo ū hurcie	2.90 — 3.10
" " " " u detalu	3.60

Jajki, kapa	3.50 — 4.50
" štuka	6 ¹ 2 — 8 hraš.

Ceny na pravincy

(Za 100 kilo, ad 15.9 da 30.9.35).

U Braslavie:

Žyta	8.40 — 8.50
Pšanica	9.50 — 10.00
Jačmieň	
Avlos	8.00 — 8.50
Bulba stałovaja	2.00 — 2.50
Siena murožnaje	— 3.00
Koniušyna (siena)	— 3.50
Bydla na zarez (kilo žyvoj vahi)	
Sviní kormlenyja (za kilo žyv. vahi)	0.80 — 0.90
Masla prasavanaja za 1 kilo	2.10 — 2.50
Jajko za štuku	4 hr.

U Maładečnie:

Žyta	10.20 — 10.80
Jačmieň	
Pšanica	13.00 — 15.00
Avlos	
Bulba stałovaja	2.00 — 2.50
Siena	
Sviní (za kilo žyv. vahi)	0.90 — 1.10
Masla za kilo	2.60 — 3.00
Jajki, za štuku	4 — 5 hr.

Чытайце самі і сярод знаёмых пашырайце адзіны ў нас гаспадарскі часапіс

„Самапомач”

„Самапомач” выходзіць рэгулярна што месяц чацверты ўжо год і зьяўляецца найтанейшай гаспадарчай газэтай.

Зъмест «Самапомачы» ў гэтым 1935 годзе значна павялічаны ў аддзеле сельскай гаспадаркі, дзе часцей падаюцца рады аб польнай гаспадарцы, жывёлагадоўлі, садоўніцтве, агародніцтве і земляробскай эканоміцы.

Падпісная цана на адзін экзэмпляр, разам з паштовай перасылкай на год 3. зл., на паўгода — 1.75, заграніцу — ўдвая даражэй. Цана асобнага нумару 40 гр Коопэратывы, гурткі і прыватныя асобы, што выпісваюць на адзін адрэс найменш 10 экзэмпляраў „Самапомачы” (камплект), плацяць за экзэмпляр толькі 1.20 зл.; за 10 экз.—12 зл. Грошы на «Самапомач» пасылаць на чэкавае коントо інж. Клімовіча у П.К.О. № 180 485, а ўсякія пісьмы — на адрэс:

Redakcyja „Samapomač”, Vilnia, Połackaja vul. 9 — 4
(Wilno, Połocka 9—4).

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 12-ай гадз. днія.

Samapomač

BIEŁARUŠKI
KOOPERATYŪNA - HASPADARSKI
ČASAPIS.

Adres:

VILNIA (Wilno), Połackaja vul. 9—4.

Самапомач

Hod IV.

Vilnia, Kastryčnik 1935 h.

Nr. 10 (39).

Kooperatyūna-haspadarskija naviny.

Sviata Aščadnašci i sioleta, jak štobod, pripadaje na dzień 31 kastyčnika. Apošnim časam namnožylasia šmat i šmat roznych „šviatkoў“, jakich časta nicheto nie šviatkuje. Ale „Sviata Aščadnašci“ na šviatkavańnie zasluhoúvaje. Nia možna hetaha sviata, praūda, razumieć u sensie ūstrymańnia ad štodziennaj pracy, štodziennych abaviazkaў: hetkaje ūstrymańnie bylo-b zusim praciúnym istocie samaje aščadnašci, bo aznačala-b niepraduktyūnaje marnavańnie času. Sapraūdnaja aščadnašc u tym, kab nia tracić ni chviliny daraboha času, ni zdaroúja, ni ciažka zapracavanaha braša. A prūsim hetym kab žyc tak, jak kožnamu pazvala-juć jabonyja varunki.

Da hetkaha razumieńnia aščadnašci zaklikajem i my našych Pavažanych Čytačoў!

Prajekt zakonu ab małačarstvie abhavarvajecca ū uradavych kruhoch užo dažejšy čas i üzbudžaje pavažnyja zaśiarohi z boku małačarskich centralau kooperatyūnich. Novy zakon (u prajekcie) pradbačyć, miž inšym, kantrolu ūsich małačarniau, a znača i kooperatyūnich, uradaucami Ziemlarobskich Pałatau.

Hetkaje ūmiešyvańnie pabočnych čyńnikaў u spravy kooperacyi, peňna-ž, reč nie narmalnaja. Ale, papraūdzie kažučy, jakaja siahońnia roźnica pamiž čynoūnikam Ziemlarobskaj Pałaty z adnaho boku, a takimi-ž čynoūnikami zbiurakratyzavanaj apošnim polskim kooperatyūnym zakonam kooperatyūnaj centrali — z druhoa. Nijakija. A kali tak, dyk pašto ūdavać abureńie? Dačakalisia taho, čaho zaslužyli.

Ci hetahia nia vymušańnie? Ad času, kali nastupila apošniaja zmienia kooperatyūnaha zakonu, usim „dzikim“ (niesajuznym) kooperatyvam bylo zahadana zmiaščać svaje zakonam aznačanyja abviestki ū polskim časapisie „Spólnota pracy“. Hetkija abviestki vielmi darahija, bo za adnu napr. takuju abviestku ab zapisie ū sudovy rejestr treba płacić až 50 zł. Ale hetaha mała. Toj-ža časapis pačaŭ rassylacca da ūsich — i nie pracujuých — koope-

ratyvaŭ. I ūrešcie mament apošni, badaj što najvažnejšy: kali kooperatyvy, jakija hetaha časapisu nie žadalni i nia vypisvali, nie pasyłali redakcyi svajej padpiski, dyk vydaviectva „Spólnoty Pracy“, jak nas paviedamlajuć z usich bakoú, razaslała takim kooperatyvam cyrkular, u jakim: 1. damahajecca apłaty padpiski, a 2. chto ū praciahu 2-ch tydniau (15 dzion) nia prysle jaje, tamu pahražaje sudam i sekvestratarom. Koratka kažučy, vypisvaŭ chto časapis ci nia vypisvaŭ, cikavicca im ci nie, vydaviectvu „Spólnoty Pracy“ hetahia nia cikava: važna toje, kab prysylaŭ padpisku.

I hetahia maje być kooperacyja?

Pataniejuć hrošy? U suviazi z apošnaj zmienaj asoby polskaha ministra finansau i ahulnym pałaeńniem u kraju, apošnim časam wielmi ūporna havorycca ab tym, što ca-na polskaj załatoúki budzie abnižana. Ci i na kolki hetahia praūda, daviedajemsia chiba nie za doúha.

Hetkaha abnižeńnia (na pałovu!) damahalisa miž inšym polskija ziemlaroby na niadaūnym žjezdzie ū Grudziondu.

Ceny na siamieńnia lannoje, kanaplanaje i repaku. Alejarni ū Polščy, pavodle ha-zetnych viestak, pastanavili padpisać umovu ab vykuplení ad ziemlarobaú sioleta 15 tysiač tonaú (u 1 tonie 1000 kilohramaú) siamieńnia lannoja, 4 tys. tonaú siamieńnia kanopli i 22 tys. tonaú siamieńnia repaku. Najmienšyja ceny za 100 kilo: lonus — 30 zł., kanopli — 20 zł. i repaku — 33 zł.

Paźniej hetyja ceny mohuć być padniaty na 2 prac. kožny miesiac.

Važny vynachad. Hazety padajuć, što niamiecki aptekar T. Hosius u Kölne vydu-maū asablivy sposab konservavańnia małaka i małačarskich vyrabau, pašla čaho jany nia psujucca celymi miesiacami. Jak hetu vydumu-ku zastasuje małačarstva — jšče nia viedama. Zatoje italjancy ūžo robiać starańi, kab nowym sposabam konservavać małako, jakoje chočuć pasyłać dla svajho vojska ū Afryku.

Z Vilenščyny ū Łatviju na ziemlarob-skija raboty sioleta vyjechała ahułam 14.826 asob; u hetym 3.291 mužčynaū i 11.325 kabinet i diaľčat. Najbolš vyjechała ludziej z pavietau braslauskaha (5.884) i dzisienskaha (3.052).



Сельская газета.

Аб вясьне трэба думаць
увосені.

Ня можна гаспадарыць „з плеч у печ“: сягнонія трэба думаць аб заўтрашнім дню, увосені трэба думаць аб вясце. Гэтак у гаспадарцы ў полі, гэтак у хляве, гэтак скрося і ўсюды.

На беларускіх землях рэдка дзе спаты-
каем чарназём, які родзіць і пры малой ужо
помачы чалавека. Вялікая большасць нашых
глеб гэтай помачы патрабуе і сваечаснае аб-
рабляньне глебы мае ў нас вельмі вялікае
значэнне. Асабліва важна аб гэтым памятаць
увосені, перад наступленнем маразоў, якія
надаюць глебе асаблівую будову, прыдатную
да ўраджайнасці. Гэту свомасць маразоў
трэба выкарыстываць наўперед у глебах ця-
жэйшых, вязкіх (гліна, глей), на каторых вя-
сной мае быць насаджана бульба, бурак,
морхва ці якая іншая аконніна. Гэткія глебы
канешна ўвосені мусяць быць пагноены і глы-
бака на востра завораны. Кажам выразна
„на востра”, бо глыбокай восенскай воркі
ня можна забарановываць: праз вострую
баразьнянную ськібу мароз мае вальнейшы
доступ углыбку глебы і там яе дакладна раз-
драбляе ў дробныя камочкі (друбочки). Ад гэ-
тага зьбітая, сырая і „нняжывая” цаліна пе-
ратвараецца ў жывую(!), чынную, порыстую
глебу. Гэта значыць, што зьбітая маса зямлі
становіцца падобнай да губкі: у ей творацца

Ziemłarobska życie ū Polšcy i ū nas.

Pryjezdnyja z Polščy roznyja „kulturanoscy“, i naahuł „amatary lohkaha chleba“, blizu biazupynna haniać u našaj haspadarcy ūsio miascovaje, bielaruskaje i stała staviać u prykład haspadarskija paradki polskija. Chto mieū mahčymaśc na svaje vočy baćyc hetu „prykładnaśc“, toj viedaje, što z joj byvaje ūzialak: možna ū Polščy sustreć haspadarku i zapraūdy dobruju — a ci-ž takich haspadar- rak niama ū nas? — ale možna i tam sustreć adno hora. I dzivicca niama čaho. Treba tolki spytać ab toje, čaho ad našych kulturanoscaū nia možna nijak daviedacca: čyim koštam utry- moūvajucca „prykładovyja“ haspadarki ū Polščy?


U etničnaj Polšcy znachodzicca blizu
ūvieś ziemlarobski promysiel, heta znača taki,
jaki zajmajecca pierarobkaj ziemlarobskich
produktaў.

Ražičcio hetaha promyslu ū biespasia-redniaj blizkaści daje polskamu sielaninu šmat roznych karyściaū. Pryhledźmasia da hetaha bliżej i paparadku. Naüpierad vožniem bravarni (harelni): ich u Poľščy (etničnaj) jošč

„поры“ (малыя дзірачкі), праз каторыя дастаецца ў глебу паветра. А як ёсьць ужо паветра, дык зъяўляюцца ў глебе і жыцьця-дайныя бактэрый, якія вельмі хутка множацца і быццам пераварываюць глебу з сырога стану ў стан прыдатны да ўраджайнасці: з сырой становіцца глеба ўраджайнай. На гэткае перараджэнне глебы патрэбны пэўны час. І таму, калі глебу ўзараць глыбака вясной і зараз у яе сеяць, дык бактэрый не паспяе ўзараць яе „пераварыць“ і сырая глеба дастаецца дзікой, неўраджайнай.

З усяго гэтага ясна, што калі глеба мае радзіць, дык яшчэ з восені мусіць быць пагноена і на востра ўзарана. Асабліва ў тых мясцох, дзе мае быць пасаджана бульба і наагул акопніны. Таму ніводная лапіна поляня можа астачца на зіму не ўзаранай, а ўзаранае на зіму поле ня съмее быць забаранованым — мусіць астачца ў вострай баразыне.

С. Я—віч.



Усяляк заручаныя пазычкі, а нават са-
мая гроши трацяць сваю вартасць, але ве-
да здабытая з добрай кніжкі і газэты сваей
вартасці ніколі ня губляе; веду ніхто не
адбярэ і нігдзе яе ня згубіць.

Добра робіць той, хто сам чытае разумную кніжку і газету. Але двойчы, дзесяць, сто разоў лепш зробіць той, хто тую-ж кніжку ці газету прачытае ў кружку сваіх суседзяў і знаёмых. Дык дружна даасьветы!

blizu 80 proc. ūsiaho liku bravarniaū u pol'skim haspadarstwie. Znachodziacca jany tam dzie biez vialikich kapitałaū i pracy nia rodzić ani cukrový burak, ani pšanica, ani inšy bol's vartasny produkt. U takich miascovaściach bravarni dajuć vyhodny vychad dla zbytu bulby, jakaja ū takim vypadku lepš aplač-vajecca, čym pry skarmlańii žyviołaj. Aprača taho bravarni dajuć wielmi cennuju pašu dla žyvioły — brahu, a vakaličnamu biezziamielnamu i małaziamielnamu žycharstvu zusim dobry zarobotak. Vypradukavanaja ū Polščy harnina (harełka) pryzovicca da nas, dzie vysmoktyvaje apośni hroš z kišani biełaruskaha sielanina, uzbahačyvajučy hetym samym sielania polskaha.

Pierad vajnoju ū Biełarusi było šmat hareliau, śpirt z jakich vyvoziūsia na ūsiu Rasicieju. Pašla vajny stan hety mocna zmianiūsia. Nia majem dakładnych dadzienych ab stanie bravarnictva ū Ušchodniaj Biełarusi. Što datyča bielaruskich ziamiel pad Polšcraj (Zachodniaja Biełaruś), dyk tut mała taho, što lik bravarniau značna zmienšyūsia, ale i tym bravarniam, što astalisia čynnymi, polski śpirtny manapol prydzielvaje vielmi niaznačny kantyn-

Садзеце сады!

Калі сяньня йшчэ нешта ў земляробстве аплачваецца, дык гэта напэўна будзе сад, агарод; пэўнеж — тады, калі ён будзе разумна весьціся. Дзеля гэтага патрэбны наўперед кавалак до браі зямлі. Другой спрэвай ёсьць падбор адпаведных сартуў дрэва. Ігруши патрабуюць больш цяпла, чым гэта ў беларускіх кліматычных варунках можа быць. Іншая справа з яблынямі.

Найлепшымі гандлёвымі сартамі яблыні для нашага краю ёсьць: Антонаўка, Бержэніцкі Ананас, Ліфляндскі Графэнштэйн, Струмілаўка (Мордэр), Літоўская Пэпінка, Літоўская Цукроўка (салодкая) і Папяроўка (Белы Балтыцкі Наліў). Тры апошнія сарты: — Літоўскую Пэпінку, Цукроўку і Папяраўку, у садох далёкіх ад гарадоў, казармаў і вялікіх фабрык, ня варта шмат садзіць, бо на месцы іх тады трудна збыць, а дальших перавозаў гэтых сарты баяцца, бо лёгка абіваюцца. Але, калі хто ўмее добра апаковываць свой экспортны тавар, дык той і гэтых сарты яблык можа съмела садзіць.

Хто закладае садок не на прадажу, а для сябе, той апрача вышэйназваных мусіць пасадзіць у сябе йшчэ Каробаўку (Летнюю Рэнэту), Баровінку і Літоўскую Малінаўку.

Як мусіць выглядаць дрэўцы выбраныя да пасадкі?

Дрэўца да пасадкі мусіць быць бязумоўна здаровае. Мусіць яно быць зашчэпленна на нашай лясной дзічыцы (*malus prunifolia*). Дзічок ужыты пад шчапленье мусіць

быць абавязкава пікаваны і мець добрае карэніне.

Пень дрэўца павінен быць таўсты, моцны, прости, із здаровай, бяз моху і бяз цвёрдай, старой, як бляха сівой кары. Антонаўка, Графэнштэйн і Пэпіна Літоўская пень маюць ў большасці выпадкаў крываты, але яго можна лёгка выпрастаць, прывязаўшы да калка. Затое Ананас Бержэніцкі, Папяроўка, Струмілаўка, Цітаўка, Баравінка, Цукроўка Літоўская і Каробаўка (летняя Рэнэтка) заўсяды бываюць прости, рэдка калі здарыца крыватымі.

Карона павінна быць правідловая, ня густая і не ёднабокая. Правідловая карона мае пяць бакавых сучкоў і адзін шосты ўверх — праваднік. Калі карона загушчаная, дык трэба яе прарэздіць. Але хто гэтага сам ня ўмее рабіць, дык хай запытае ў умеючага, каб не папсаваць карону. Можа быць також добрай карона з трох правідлова распложеных па бакох сучкоў і аднаго правадніка ўверх.

Заграніцай (Амерыка і Саветы) гадуюць дрэўцы з каронамі ўжо не такімі, а так званымі „лідэрнымі“. У нас жа аб „лідэрных“ каронах мала хто знае. Калі які пітомнік (школка) цяпер і выгадаваў-бы дрэўцы з такімі каронамі, дык мала іх прадаў-бы.

Сучкі ў кароне мусіць быць здаровенькія, чысьценкія ад яечак травянай тлі і мець добры прырост.

Найлепшы век да саджэння дрэцаў: двух і трох гадовыя, не старэйшыя.

Вышыня дрэўцаў для садкоў неабгароджаных найлепшая ад 100 да 120 сантимэт-

hient*), pakryvajuč svaje zapatrebavańni vyrobami bravarniau polskich, pieravažna z Paznanšcyny i Pamorra. U hetym, ahułna ūziaušy, ničoha dziūnaha. Svaja saročka zausiady bliżej cieła i polski manapol naūpierad chłapocicca ab polskim siananstwie. Biada adnak u tym, što biełaruskija ziemli — hety naturalny praducent bravarnianaha syrca, bulby — faktyčna adapchnuty ad vyhodnaha rynku; zatoje tyja ž biełaruskija ziemli žiaūlajucca rynkam zbytu dla hatovaha ūžo špirtu. Jnakš kažučy, biełaruskii sielanin choć maje ūdaval syrca, zamiest jaho pierarablač na poūnavartasny produkt, za jaki možna dastač dobruju canu, sam musić hety produkt kuplač — u danym vypadku ūznoū ad taho ž sielanina polskaha.

Idziem dalej. Cukravarni. Što heta dla narodu znača mieć svaje cukravarni! Hetaha promyslu siahońnia na ziemlach Zach. Biełarusi nia čuvač, choć minuščyna ich tut znaje. A i siahońnia hleba takoj Navahradacny pad cukrovym burak zusim prydatnaja. Kali nia ličyč Valyni, dyk u Polščy ūsie cukravarni znachodziaca na ziemlach etnohrafična polskich. Z hetaha dla polskaha sielanina vypłyvaje jšče

bolšaja karyść, čym z bravarniau. Cukar jośc produktam pieršaj patreby: spažyvauč jaho šmat u kraju, a nia mała vyvoziać to-ž cukru zahranicu. Kab lepš acanić karyść cukrovaha buraka, ražbiarom adzin žycciovy prykład, jaki — dumajem — kinie davoli śviatla na rožnicu mahčymaści polskaha sielanina z adnaho buku i biełaruskaha — z druholu.

Navat u siahońniašnija kryzysowyja časy za 1 q (1 q=100 kilohramaū) cukrovaha buraka płaciać ahułam nia mienš 3.25 zł. Kali rachavač, što z hektara ziamli lohka možna mieć nia mienš 200 q cukrovaha buraka, dyk hruby dachod z hetaha hektara zasadžanaha cukrovymi burakami budzie (3.25×200) 650 zł. Pry hetym ułašnik cukrovaha buraka maje z viasny jšče zapeňienaha pakupca (cukravarniu), jaki da taho dastaūlaje ziemlarobu plantataru dobrage nasieńnie, i, viartaje zadarma zhary ūmoüleny pracent cukravnickich adpadkaў (melasu, žmychi), — hetak važnuju pašu.

Kali-b toj-ža haspadar zamiest cukrovaha buraka siejač choć-by pšanicu, dyk i tak pry ūradžai z ha nia vyšej 18 q i pry canie 17 zł. 50 hr. za q, mieū-by z hetaha hektara hrubo-ha dachodu nia bolš jak (17.50×18) 315 zł.

Z hetaha bačym, što hektar cukrovaha

*) Kantynhient heta kolkaś špirtu, jaku manapol dazvalaje vyrablač kožnaj bravarni paasobku.

раў, для садкоў агароджаных — 80—110 сантымэтраў.

Набываць шчапы трэба толькі з тых пітомнікаў, якія самі гадуюць дзічкі для яблынь з праўдзівай лясной яблыні (*pirus malus sylvestris*) ці пруніфоліі (*malus prunifolia*). Тыя-ж пітомнікі, якія купляюць гатоўыя дзічкі, у не малым, калі ня ў большым, выпадку маюць дзічкі з насе́ння садовага дэлікатных сартоў і дрэўцы зашчэпленыя на такіх падкладках лёгка паддаюцца розным хваробам або вымярзаюць. Хто мае доступ да дзічак, дык той няхай цяпер, восеньню, зьбіргаець съпелыя плады лясной здаровай яблыні і йгруши, вылушчываець з іх зярніты, ссыпае ў палатняныя мяшочки і перахоўвае іх у правеўным і немарозным месцы. Як і што з гэтымі зярніткамі далей рабіць, напішу пазней.

Садзіць дрэвы найлепш у квадрат, адно ад другога ня далей як 10 (дзесяць) мэтраў.

На аслону садоў проці вятроў і марозу найлепей ужываець з паўночнага боку ёлку, а з усіх другіх бакоў — ляшчыну, вішню, жоўтую сльіву з адросткаў карэння.

Ігруши, калі іх наагул садзіць, дык трэба памяшчаць іх з паўночнага боку. Гэта тому, што йгруши высока растуць і калі іх пасадзіць з другіх бакоў, дык будуть заценіваць яблыні.

Пры канцы хачу дадаць, што ўдачы ў садоўніцтве дачакаецца толькі той, хто працу сваю любіць і хто не спадзяеца на тое, што праца сама сабой зробіцца.

Іван Сікора.



buraka daje svajmu producentu ūdvaja bolšy dachod, čymśia najlepšaja zbažavina. A znača, naš biełaruski sielanin, pry najlepšych mahčymasiach, pry najbolšych starańnich z svajho boku, u najlepšym vypadku moža atrymać z svaje ziamli tolki pałovu taho dachodu, jaki atrymoūvuje z takoha-ž pola sielanin-ziemla-rob polski.

Ale heta ha mała. Vyrableny z buraka cukar jość, jak užo ūspaminałasia, artykułam pieršaj patreby, biez jakoha trudna abyjścisia. Hety cukar pryzovicca da nas — bo u nas užo nia možna zvaryć u haršku i cukrovaha syropu — i pradajecca pa 1 zł. 80 hr. za kilo; heta znača naš sielanin pavinen pradać 1 pud žyta, kab kupić sabie 1 kilo cukru. Nia treba dadavać, jak ciažka prychodziacca biełaruskamu ziemlarobu hetyja 1 zł. 80 hr., jakija jduć u kišeniu polskaha fabrykanta, polskaha robotnika, polskaha sielanina.

Švinahadoúla. Jak važnym produktam u polska-dziaržaūnaj haspadarcy jość švinahadoúla, chaj paśviedčyć nastupnyja cyfry: za miesiac travień siol. h. było vywiezienia z Polščy u adnu tolki Anhliju 1.554.963.4 kg. miasnych produktaў (pieravažna bekonaū — red.) na

Супроць безрабоцьця ў пчол*).

I пчолы знаюць запраўднае безрабоцьце і ад яго церпяць. Пчалаў-жа гэта адчувае пры лазьбінах асабліва ў мокрыя гады. Скуль-жа гэта безрабоцьце паходзіць, якія прычыны яго і як яго пазбыцца?

Безрабоцьце ў пчол паходзіць ад того, што пчала ў час мёдазбору ня мае досьць сырца, з каторага магла-б вырабляць свае цэнныя прадукты. Гэткім сырцом ёсьць цввет мёдадайных расылін. I тут кожнаму ясна, што пчала не марнует часу, калі такога цввету ёсьць шмат. Мокрыя асабліва гады ня прыяюць цвіценню мёдадайных расылін. Акрамя таго ёсьць у годзе надта частыя і доўгія водстуны часу, калі наагул нічога кругом ня цвіце. I гэта вось пара для пчалы ёсьць найгоршай, а для пчаляра — вельмі страшнай. Найлепшыя пчолы самі сабе тут нічога ня зробяць і гаспадарка з імі падобная была-б да таго, калі-б нехта напр. меў найлепшую скакіну, найлепшых коняў, але... замест даць ім працу адпаведную, трывалы іх запёртымі ў хляве. Гэтак і з пчоламі.

Вот-ж, каб гэтага ня было, патрэбна штучная да некаторай меры помоч чалавека. А помоч гэта мусіць кіравацца да таго, каб пчала мела досьць мёдадайнага цввету ў ту пару, калі нічога кругом ня цвіце. Загранічныя паступовыя пчалы маюць дакладна азначаныя дні, ад якога і да якога ніякага натуральна растучага цввету і дакладна на гэту пару падрыхтоўвуюць

*.) На агульнае жаданье нашых чытачоў заводзім у „Самапомачы“ ўзноў аддзел аб пчаларстве. Рэд.

ahulnuju sumu 5 miljonaū 130 tysiač załotavak.*.) Heta tolki za adzin miesiac i u adnu tolki Anhliju!

Jakoj častkaj prymajuć udzieł u hetym vyvazie ziemli biełuskij? — Možna śmieła čvierdzić, što heta častka wielmi niaznačnaja, bo choć ziemli biełuskij i majuć sianońnia ūsie varunki (dastatak kormu i pracoūnych ruk) dziela produkcja śvinnoha syrca, to adnak, nia majući na miescy pierarobačnych punktaў (bekoniarniaū), prymušany hadavać śvinieju typu słaninavaha (ciažejsaha), jakija darażej abchodziacca samomu producentu i tańej ceniaca na rynku.

Jnakš majecja sprawa vyvazu śvinaha-dañlanych produktaў z ziamiel etnična polskich, dzie, nie biaz sytaj kazonnaj uspamohi, jość davoli ūzo hustaja sietka bekoniarniaū, u katorych zhachodziać vygodny zbyt kormnyja štuki mienšyja, małodšyja, 4—6 pudovyya (bekony), jakija tanna (chutka) vykormlivacca i dobrju zhachodziać canu.

Kaniec kancoū i tut produkcja miasnoha tavaru na darahi zahraničny rynak zhachodzicca u rukach ziemlarobaū polskich. Biela-

*.) „Gazeta Rojnicza“, № 33/34 — 1935 h.

цьвіценъне штучна засееных расълін. Ці гэткія зацемкі маюць нашы пчаляры, мы прынамся ня ведаем. Калі такія зацемкі для беларускіх зямель хто рабіў, было б вельмі добра, каб захацеў праз „Самапомач“ падзяліцца імі з рэштай пчалаю. Калі ж такіх зацемак яшчэ нікто ня мае — мы верым, што яны ёсьцы! — дык іх трэба зрабіць. А тымчасам адна-другая зацемка з кліматичных варункаў украінскіх.

Украінскія пчаляры рахуюць гэткія бязмёдныя поры году: 1. ад вяснянага аблёту пчол да часу цьвіценъня вербы (20 дзён); 2. ад перацьвіченъня вербы да зацьвіченъня садоў (10—15 дзён); 3. ад перацьвіченъня садоў да зацьвіченъня акацыі (40 дзён); 4. ад перацьвіченъня акацыі да зацьвіченъня ліпі (25—30 дзён) і 5. ад позных грэчак да познай восені — няма нічога.

Далей, паводле падрахунку тых-жа украінскіх пчалаю, калі падрахаваць час бязмёдны і час пажытку, дык можна пераканацца, што з натуры працавітая пчолка блізу поўлета ня мае на чым працаваць. Ну, а як так, дык ня дзіва, што тады няма і мёду.

Няма ніякіх дадзеных на тое, што ў нас пчолы маюцца лепш. Дзеля гэтага трэба, каб і беларускія пчаляры так паступалі, як паступаюць пчаляры загранічныя: каб 1. сьцвердзілі (запісалі) якія ў іх поры году бязмёдныя і 2. загадзя засейвалі ў сябе мёдадайныя расъліны з такім абрахаваньнем, каб яны зацьвіталі ў ту пару, калі няма ніякага мёдадайнага цввету. — Хто-б у сябе ўжо гэткую спробу рабіў, хай адклікнецца ў рэдакцыю „Самапомачы“. **В. Ш-К.**

ruskim-ža ziemlarobam astajecca hadavać 12—15 pudowych śviniej typu słaninavaha i zapuńniać imi i biez taho ūżo poūny tannu rynak krajowy. Polski sielanin i tut u lepszej paźycyi.

Varyva. Možna i treba ciešycca, što i pa biełaruskich siołach siahoniu štoraz bolš žviartajecca ūvaha na aharodninu, na sadovinu i na ptušnictvu: usio heta daje ziemlarobu wielmi zdarowuji spažyvu i stały hroš na zvarot. Ale i tut treba padumać ab arhanizavańi zbytu svaich produktaū. Takoje žjavišča, što kožnaja haspadynia z dziesiatkom jajok, ci karzinkaj burakoū ciahniecca sama na rynak i, traciačy čas, i žbivajučy ūzajemna canu pradaje ūsio heta za łamany hroš, — hetkaje žjavišča treba čym chutčej zamianić na arhanizavany zbyt u formie ci to sumiesnaj pradažy, ci pierarobačnych punktaū (fabryk usialakich raślinnych kanservaū), jak heta dzieicca ū ſmat miascoch Polščy — peūnaž nie biəz sytaj pomacy z boku ūsiakich uradavych ustanoŭ. Ab tym, jak siaredniamu polskamu sielaninu apłacvajecca harodnictva — praūda, u miascovaści niedalokaj ad miestavaha asiarodku, — ūsiedčyć choć-by hetkaja cyfra: u 1928/29 h. hetki

Аб зімаваньні пчол.

Ад правільнага перазімаванья пчол залежа іхная сіла і працаздольнасць у наступным годзе. Ведаць мусіць аб гэтым кожны пчаляр.

Зімуюцца пчолы агулам або на дворы („на таку“). або ў вулёўнях.* Абодва гэтывя спосабы добрыя, але ня ўсюды. Там, дзе зіма ня бывае цяжкой, дзе частва бывае адліга і сънег не ляжыць доўга, а знача пчолы могуць раз у месяц, а найменш раз у два месяцы вылятаць на аблёт, там могуць яны бяспечна зімаваць на дворы. Сырыя вяты пчолам больш небяспечныя як маразы. Сам толькі сухі мароз бяз ветру можа шкодзіць пчолам толькі тады, калі дойдзе ніжэй —30° Ц. Пэўна-ж, што такія маразы бяспечна можа вытрымаць толькі пень зусім здаровы, сильны і з патрэбным запасам корму.

Там аднак, дзе зімы даўгія, зімныя, мокрыя, ветраныя, там далёка бесіпячней уносіць на зіму вульлі з пчоламі ў вулёўню, якая мусіць адпавядыць гэткім вымогам:

1. павінна быць сухой,

2. унутраны простор вулёўні павінен быць прынамся ў тро разы большы агульнага абыйма ўсіх састаўленых у вулёўні вульлёў. Для сталага праветрывання і рэгулявання тэмпературы ў вулёўні павінна быць некалькі вэнтылятараў (душнікоў).

*) вулёўні, інакш ведамыя як мшаныцкі ці стэбнікі — гэта сумысныя хаткі, у якіх састаўляюцца пчаліныя вульлі на зіму.

sielanin za 100 kilo cybuli viasnoj braū 100 załatovak; kali pryniać uradžaj cybuli z ha ū 100 q, dyk hruby dachod z jaho budzie (100 × 100) 10.000 zł. Naniaty rabotnik u takoj haspadarcy zarablaū u dzień 15 zł.: dobra mieūsia sielanin, ale nia kiepska žyłosia i rabotniku. — Sioleta viasnoj 100 kilo hetkaj cybuli tam-ža kaštavała kala 16 zł. (z ha — kala 1.600 zł.) — i taksama wielmi dobra apłacvajecca. — U biełaruskich varunekach hetkija zaratotki byli niemahčymyja i ū „najlepšyja“ časy.

* * *
Hetych kolki zaūvah davoli jasna pakazvajuć, jak apłacvajecca ziemlarobstva sielani nu polskamu i sielaninu biełaruskamu ū tej-ža Polšč. Mimavolna naprašvajucca pytańi: skul heta roźnica? Ci nia stul, što adpaviednyja čyńniki ū Polščy jnakš rupiacca ab dabrabaty sielanina polskaha i jnakš ab dabrabaty sielanina biełaruskaha? Ci nie paūtarajecca i tut palityka carskaha ūradu adnosna „инородных окраин“?

Adkazy na hetyja pytańi pakidajem samym čytačom. A ab sposabach vychadu biełaruskaha ziemlarobstva z hetkaj zlybiady paħavorym nastupnym razam.

P. Zasim.

3. Тэмпэратура ў вулёўні павінна падтрымлівацца паводле магчымасці стала і на вышэйшая $+ 8^{\circ}\text{C}$, з магчымымі хістаньнямі толькі ў граніцах ад $+ 5^{\circ}$ да $- 3^{\circ}\text{C}$.

4. Для рэгуляваньня тэмпэратуры ў вулёўні аднак ніколі ня можна карыстацца печкамі ў самай вулёўні; у разе канешнай патрэбы стаўляецца такая печка ў сенцах прад вулёўніем і служыць адначасна для ператапліваньня воску, прыгатаўлянья сыты (кармовага сыропу) і іншых пчаларскіх патрэб.

5. Пчолы пры зімаваньні патрабуюць супакою, цішыні — таму і вулёўня павінна быць воддалъ ад такіх мясцоў, дзе ёсьць шум, стук, крык. Мышы, пацуکі, а таксама і каты ня съмеюць мець доступу ў вулёўню. А калі-бі міма ўсё мышы ў вулёўні завяліся, дык нішчыць іх трэба не катамі, але пасткамі (мышалоўкамі), пасыпаньнем падлогі ў вулёўні мятай, націньнем рэпы, скрапліваньнем вулёўні мятым съпіртам і інш.

6. У вулёўні мусіць быць поўная цемната, бо съвятло вабіць пчалу з вульля, а выляцеўшая з вульля пчала назад ужо не трапляе і качанее.

7. Самыя вульлі ў вулёўні трэба так устанаўляць, каб да кожнага вульля быў вольны доступ і каб кожны вулей можна было ў разе патрэбы з вулёўні вынесці.

У дробнай пчаларской гаспадарцы для аднаго-другога вульля, пэўна-ж вулёўні ніхто рабіць ня будзе. А калі такі вулей ня можа астачца на летнім месцы, дык яго можна зусім добра ператрымаць праз зіму ў падвале пад якімсь гаспадарскім будынкам, калі ён прынамся з большага адпавядзе вышэй-пералічным вымаганыям звычайнай вулёўні.

У разе, калі няма ані вулёўні, ані падвалу, ані якога іншага больш-менш адпаведнага будынку, а пчол на дворы пакідаць ня можна, дык у сухім месцы (на пескавой горцы) капаецца яма ў паўтара метраў ўглыбку і на паложаныя падстаўкі (не на самую зямлю!) ставяцца вульлі прынамся 20 см. адзін ад другога. Прастор такой ямы мусіць быць у троі разы большы агульнага аб'ёма ўсіх устаўленых вульлёў. Зверху такая яма прыкрываецца дошкамі, на каторыя насыпаецца пласт зямлі ў 20—40 см. грубіні, а на зямлю ўкладаецца йшчэ пласт ўсякага націньня дзеля цяпліні. Дзеля праветрываньня гэтая яма канешна мусіць мець з дошчак зроблены комін (люхт), а па бакох (наверсе) павінны быць раўкі, каторымі адплывала-бі усякая вада. — Навыгодай гэтага спосабу зімаваньня ёсьць тое, што праз цэлую зіму пчалар ня мае доступу да зімуючых пчолай; але агулам гэты спосаб для пчалароў старых зусім добры.

Дакладна азначыць час, калі трэба пераносіць пчолы з току ў вулёўню, ня можна, як ня можна бясцечна адгадаць пагоду на колькі дзён наперад. А гэта работа ад пагоды залежа. У нашых беларускіх кліма-

Найчасцейшыя абмылкі маладога пчаляра.

Пачынаючы пчаляр, дбаючы аб пчолы, часта рабіць гэткія абмылкі: 1. не скарочвае пчолам гнізда (за шмат пакідае рамак), 2. замыкае на зіму на глуха лётку, 3. заносіць вулей у хату, дзе сам жыве, 4. закрывае вулей на двары саломай, каб пчолам было цяплей, 5. ня дбае аб вэнтыляцыю (свежае паветра) ані ў вульлі ані ў вулёўні, 6. ня чытае нічога аб жыцці пчол і аб даглядзе іх узімку і інш.

На гэта рада гэткай: пчолам на зіму трэба зрабіць малое гніздо, тады яны лепш грэюцца, менш ядуць мёду... Замыкаць лёткі на зіму пчолам ня можна, хіба толькі тады, калі вульлі пераносіцца; але на месцы трэба лёткі нанава адчыніць. Каб у вулей ня ўла-зілі мышы, у лёткі ўстаўляюцца драцяныя, рэдкія сеткі, праз каторыя пчала можа пра-лазіць. У вульлі павінна быць досьць паветра для пчол. Калі паветра не хапае — дык пчолы сільна гудзяць (ветраюць вулей), а гэта іх непакоіць, яны трацяць сілу і мёд і на вясну слабнуть. Каб паветра даходзіла ў вулей, трэба ўверсе гнізда, у столі, пакінуць дзюру, якая затыкаецца вехцем саломы. Хто абкрывае гніздо саламянымі матамі бяз цыраты ці дошчак, там вэнтыляцыі ня трэба, бо мата перапускае паветра. Паветра будзе тады праз лётку і праз столь уходзіць і адходзіць, а пчолы будуць ціха драмаць.

Калі паставіць зімаваць пчолы ў хаце, дзе адзін раз бывае 20°C , а іншы раз 0°C , дык пчолы да вясны ня выжывуць... Пчолам узімку не павінна быць ані зімна, ані цёпла, ад -3°C да $+5^{\circ}\text{C}$. Што йдзе паза граніцы гэтага — ўжо кепска.

Калі вулей зімует надвары, дык яго трэба абледзіць усярэдзіне. Зверху грубая саламяная мата або сянінік; з бакоў таксама мата або сянінікі ці мох або астава, і пад дно вульля таксама даетца мата, а прад лёткай трэба прыматацца заслону проці ветру і сонца. Пры накрываюнні з надворку вульля саломаю, залазяць у яе мышы, якія, грызуучы вулей, праз цэлую зіму непакояць пчолы.

Калі пчолы зімуюць у вулёўні ці ў съюздёнай хаце, дык там мусіць быць цёмна, ціха і чыстае паветра (праветрыванье). Дзеля гэтага ў вулёўні патрэбны душнікі, а ў хатах трэба адчыніць юшкі, а часам і акно.

(„Укр. Пас.“).

тычных варунках гэта пара агульна прыпадае на другую палову каstryчніка. Як праўіла трэба ўважаць, што пчолы пераносіцца ў вулёўлю тады толькі, калі ўжо можна дагэдвачаць, што ня будзе больш ясных, цёплых дзён, у якія пчолы маглі-бі вылецець на аблёт. Ніколі аднак ня можна ўносіць пчолы ў вулёўню ў дажджлівую непагадзь: трэба гэта рабіць за суха.

К. М-скі.

Перахоўванье агародніны ўзімку.

Як трэба перахоўваць агародніну, каб яна магла ператрываць найдайжэйшы час? Памятаць мусім аб tym, што расыліна жыве праз цэлы час. I заданьнем чалавека пры перахоўваньні варыва ёсьць утрыманье гэтага жыцця, не пазвалючы яму аднак лішне разьвіцца, бо гэта прывяло-б да стратаў. Акрамя таго, трэба бараніць агародніну ад вогкасці, плесьняй і бактэрый.

Перахоўвем агародніну (варыва) у мясцох цёмных, халодных ($6-8^{\circ}\text{C}$), з доступам чистага паветра. Могуць быць да гэтага выкарыстаны скляпы (паграбы), ямы і крэхты (падоўжныя капцы). У скляпох перахоўваем варыва толькі да скорага ўжытку. Склеп, дзе мае быць зложана агародніна, павінен быць чыста ўтрыманы і халодны. Каб забяспечыцца ў склепе ад плесьні, спальваем у ім серку, замыкаючы адначасна шчыльна дзвіверы і вонкі. Пры спальванні серкі вытвараецца газ няпрыемнага запаху, каторы забівае плесьні і бактэріі. Выкураны склеп трымаем зачынены праз 24 гадзіны, а пасля добра ветрым і белім вапнай. У склепе такім не павінны знаходзіцца працтвы сільнага запаху, як селядцы, сыр, газа (нафта), бо гэта шкодзе агародніне.

На перахоўванье ўзімку выбіраем агародніну найбольш съпелую і дзеля таго звесені яна мусіць быць доўга ў зямлі. У кастрычніку выкопаваем агародніну карэнную, як: буракі, морхву, пятрушку. Капусту выбіраем пад канец кастрычніка. Некаторыя з іх, як пятрушка, хрэн, могуць зімаваць у грунце, толькі мусіць быць прыкрытыя лістамі або бульбёнікам. Выбіраць іх можна з ґрунту падчас адлігі і вывозіць на рынак тады, калі добрая на іх цана.

У скляпох укладаем агародніну радамі, перасыпаючы іх пяском. Наверх прысыпаем пяском да грубіні 20-25 см. Трэба аднак часта спраўджаць ці зложанае варыва на псуецца і прыпсугае зараз выкідаць. Узімку, калі яна вялікіх маразоў, трэба скляпы ветрыць.

Найпрасцейшы і найтанейшы спосаб гэта перахоўванье ў ямах, крэхтах, (доўгіх капцох). Навыгода пры гэтым толькі тая, што яна можна адкрываць такіх ямаў падчас маразоў. Ямы капаем на сухім і зацішным месцы, недалёка ад гаспадарскага будынку.

Перахоўванье морхвы. З здаровай, непатрэсканай морхвай адкідаецца лісцё і прыкараннія сцяблі. Для бяспечнасці найлепш часць перахоўваць у скляпох, а часць у ямах. Укладаем морхву радамі ў форме піраміды (вострага капца) вышынёй да 1 мтр. і перасыпаем пяском. Наверх сыплюць пяску да грубіні 10 см. Ямы з морхвой акрамя таго ўшчэ прыкрываюцца лістамі і саломай. Трэба пры гэтым памятаць, што морхва надта бацца вогкасці і марозу.

Ф.Акінчыц

У парадку дыскусіі.

Аграрна - коопэратыўная палітыка будучыні.

6)

4. Падаткі і коопэратыўныя манаполіі.

Грамадзкая і дзяржаўная дапамога для коопэратораў павінна выяўляцца не толькі у беспасярэдным фінансаваньні, але і ў плюновай, спрыяючай да коопэратораў, падатковай палітыцы.

Падаткі, побач з іншымі мерапрыемствамі, павінны ператварыцца ў адзін з наймацнейшых сродкаў для правядзеньня коопэраторыўных пачаткаў у аграрнай галіне. Няма патрэбы ўходзіць на гэтым месцы ва ўсе дробязі — для нашых мэтаў даволі будзе абмяжавацца некаторымі ўвагамі агульнага характару, датасоўваючыся да калькіх прыкладаў з гэтай галінай.

Наўперед у мэтах пашырэння гаспадарчага поступу коопэраторыўна-арцельных формаў аб'яднаньня трэба застасаваць дзве падатковыя стаўкі — адна для скроўэральных падатковых аб'ектаў, другая — для нескроўэральных; пры гэтым зъмяншэнне першай павінна паягнунць за сабою адпаведнае павялічэнне падатку для другіх, з таго

Дзеля гэтага скаваную морхву трэба часта спраўджаць.

Пятрушка. Таксама абрываем усе лісты; толькі пры версе пакідаецца гэт. зв. сэрца. Укладаем, як і морхву, у малыя пірамідкі, перасыпаныя пяском. Ямы прыкрываюцца пяском і саломай.

Буракі. Абсушаныя буракі сыплем у ямы, потым прыкрываем тонкім пластом саломы, у маразы — грубейшым.

Каліяфіоры. Каліяфіоры позныя, каторыя не пасьпелі утварыцца у сабе яdomых сучастак, выкопаваюцца з грады і прыносяцца ў склеп, садзяцца ў зямлю адзін калі другога і гэткім чынам дасыпяваюць.

Капуста Цэлья, цвёрдая галоўкі капусты вырываюцца з карэннямі і зносяцца ў сухое месца, каб прасохлі. Непатрэбныя лісты адкідаем і ўкладаем капусту у няглыбокія ямы, галоўкамі ўніз, недатыкаючы адна другой. Галоўкі перасыпаем зямлём. На зімку прыкрываем саломай, або лістамі. Звычайнія галоўкі капусты ссыкаем і празначаем да квашэння. Калі хочам мець доўга ўвесень салодкую капусту, тады трывалейшыя галоўкі ложым у склепе на паліцах (асобна).

Цыбулю і часнок найлепш перахоўваць над хатай, на вышках. Калі збліжаюцца маразы, цыбулю кладзём ў адно месца і прыкрываем матамі і саломай. Часнок прад маразамі трэба ўнесці ў хату.

Вер. Ш.

кім абрахункам, каб агульная сума падатку, які належыць скарбу, ня зъменшылася.

Зразумела, што масавае пашырэньне коопэратыўных формаў аб'яднаньне пацягнула-б за сабою агульнае зъмяшэнье падатковых сумай. Аднак-жэ гэтага баяца ня прыходзіцца, бо шырокое распаўсюджаньне коопэрацыі выклікала-б агульны гаспадарчы ўздым, што, ў сваю чаргу, адчыніла-б іншыя падатковыя магчымасьці, якія папойнілі-б падатковы недабор. Заўсёды можна адшукаць магчымасьць паставіць справу так, што фіскальная (даходная) інтэрэсы дзяржавы не пацярпелі-б ад застасаваньня гэтакіх мерапрыемстваў.

Гэтакі-ж самы прынцып павінен быць паложаны ў падставы падатковай палітыкі пры аблажэнні падаткамі іншых аб'ектаў—зямлі, будынкаў і г. д. Словам, падатковая систэма павінна быць так пабудавана, каб коопэратыўная форма гаспадаркі апынулася у лепшых падатковых умовах, чым ўсе іншыя: трэба рабіць процілеглае таму, што было перад сусветнаю вайною і што наглядаецца і цяпер у тых дзяржавах, дзе ўся эканамічная палітыка съкіравана проці юкоопэратыўных аўяднаньняў.

Маючы на мэце масавае скоопэраванье вёскі і вытварэньне там новых эканамічных суадносін—агарна-коопэратыная палітыка павінна імкніцца да гэтага ўсімі даступнымі ёй спосабамі, не дапускаючы ніякіх выняткаў. З гэтага пункту гледжаньня напрыклад, бедната, як такая, ня можа карыстацца нейкімі льготамі з галіны падатковага аблажэння, калі яна ўпарты ня хоча ўваходзіць (маючы да таго магчымасьць) у коопэратыўныя аўяднаньні: павінна аплачываць павышаныя стаўкі падаткаў, як і ўсё іншае нескоопэраване сялянства. Такім чынам можа вытварыцца такое палажэнне, калі нескоопэраваная бедната будзе плаціць парайнаўча вышэйшыя падатковыя стаўкі, чым скоопэраваная і замажнейшая частка сялянства.

У гэтым выпадку падатковы націск, у справе ўцягненія больш шырокіх масаў сялянства, меў-бы значэнне чыста выхаваўчае і прысьпяшыў-бы працэс скоопэраванья сельской гаспадаркі.

На пэўнай ступені коопэратыўнага будаўніцтва трэба было-б застасаваць адпаведныя мерапрыемствы, каторыя мы называем коопэратыўнымі манаполіямі і каторыя канчальна прымакоўвалі-б да коопэрацыі пэўнай галіны сельской гаспадаркі. Пры застасаваньні коопэратыўных манаполіяў толькі коопэратыўныя аўяднаньні мелі-б права выпушчаць у таварны абарот і на рынак прадукты сельской гаспадаркі.

Няма сумлеву, што коопэратыўныя манаполіі ня можна ўводзіць прадчасна — гэта значыць перад тым, як тая галіна сельской гаспадаркі, каторая падлягала б манаполізацыі, не абхоплена была йшчэ досыць коопэрацыяю.

Манаполіі можна стасаваць толькі тады, калі ёсьць пэўнасць, што зманаполізаванне пэўнай галіны гаспадаркі ня зъменшыць ейнай таварнасці. Дзеля гэтага перад увядзеньнем манаполіяў павінна быць праведзена падрабязнае абзнямленье з рынкам, з палажэннем спраў у скоопэраванай галіне гаспадаркі, з перспектывамі на дальшыя яе поступі і г. д., бо ўсякая абылыка магла-б папасаваць справу на шмат год.

Мы уяўляем сабе справу так, што ў будучым, арганізаваным на коопэратыўна-арцельных падставах, грамадзянстве толькі колектывы павінны прадукаваць тавары і працуць сельской гаспадаркі і дзеля таго яны мусіць мець пяршынство і перавагу ў параўнанні з прыватнаю гаспадаркаю з першых-жа дзён, калі дзяржава прыступіць да пляновай акцыі коопэраванья вёскі.

У працэсе коопэраванья паасобных галін сельской гаспадаркі, можна было-б пачаць уводзіць манаполь, напрыклад, з малочнай гаспадаркі. У гэтым выпадку можна было-б застасаваць паступове „паглыбленне“ манаполю: пачаць яго з прадажы, напрыклад, масла, пакінуўшы ў вольным абароце ўсе іншыя малочныя прадукты, а потым паступова пашырыць коопэратыўны манаполь і на іх. Гэтакая паступовасць не дапусціла б да забурэньня на рынку, а акрамя таго аблягчыла-б заданьне самой коопэрацыі, каторай было-б не ўмагату адразу ахапіць усю малочную гаспадарку ў яе сузельнасці.

Трэба памятаць, што падобнымі мерапрыемствамі ў сельской гаспадарцы ўводзіцца радыкальны, гістарычна канешны пераварот. Зразумела, што гэтакі пераварот павінен кіравацца і праводзіцца людзьмі, каторыя мусіць добра запазнанца з тою вялікаю справаю, за якую яны бяруцца. Калі-б такіх людзей у адпаведнай колькасці не аказаляся, дык трэба было-б з гэтаю справаю ўстрыміца аж да часу, пакуль перашкоды ня былі-б пераможаны.

Гэтакі-ж парэдкам — у залежнасці ад мясцовых варункаў і агульнага стану сельской гаспадаркі — увядзеньне манаполіяў павінна пашырацца, паступова і на ўсе іншыя галіны сельской гаспадаркі, як напр. насеннае выробніцтва, табачная культура і г. д.; але ўзноў не на ўсё здраву, а ў пляновай паступовасці і пасыля падрабязнага абзнямлення з усімі эканамічнымі асаблівасцямі тae цi іншае гаспадарчае галіны.

Зрэалізаванье ўсіх гэтых мерафрыемстваў спатыкае многа розных перашкодаў, перадусім перашкодаў гаспадарчай натуры. Іх трэба так абыйсьці, каб ня ўстрымлівалі аднолькава соцыяльна-еканамічнага поступу, які беспасрэдна будзе злучаны з агульнаю рэканструкцыяю сельскай гаспадаркі. Акрамя ўсяго іншага, трэба прадбачыць надмернае разбуханье адміністрацыйных коштai, каторыя могуць значна павялічыць цэчы на зманаполізаваныя сельска-гаспадарчыя працькты. Тут адпаведныя ворганы, як коопэратыўныя, так і агульна-дзяржаўныя павінны вясіці паставянную барацьбу, імкнучыся да таго, каб цэны зманаполізаваных прадуктаў былі ня вышэйшымі ад тых, якія абавязвалі да часу ўвядзення манаполю. Шляхом цэлага раду мерафрыемстваў гэта абавязкава мусіць быць асягнена, памятаючи пра тое, што рэканструкцыя (перабудова) сельскай гаспадаркі праводзіцца ў мэтах нічога су-польнага ня маючых з павялічэннем коопэратыўнай бюрократіі.

U Nišvižy:

Žyta	9 50 - 10.50
Pšanica	12 00 - 14 00
Jačmien	10.50 - 12.00
Av os	10.00 - 12.00
Bulba stalovaja	
Siena, murožnaje	3.00 - 5.00
Kaniušyna (siena)	5.00
Švini (za kilo žyv. v.)	0.75 - 0.85
Masla za kilo	2.60 - 3.00
Jajki, štuka	4½ hr.

U Navahradku:

Žyta	
Pšanica	
Jačmien	
Avios	
Siena murožnaje	
Kaniušyna (siena)	
Skacina na miasa (za kilo žyv. v.)	
Svini (kilo žyv. vah)	
Masla prasavanaje (kilo)	
Jajko	

U Stonimie:

Žyta	8 00 - 11 50
Pšanica	13 00 - 14.00
Jačmien	8 50 - 11.00
Avios	9 00 - 12.60
Bulba	2.00 - 2.40
Siena murožnaje	2.40 - 3.60
Kaniušyna (siena)	4.00 - 4.50
Bydla	0.30 - 0.40
Švini (kilo žyv. vah)	0.70 - 1.10
Masla prasavanaje za kilo	2.00 - 2.30
Jajki za štuku	3½ - 5 hr.

Наша пошта.

Р. Монцік, Я. Гіль, К-ва „Праца“ ў Г., Р. Камар, П. Лобка, Я. Марук, М. Посах, Н. Кулак, Д. Кірэй, Р. Мядзюха, Я. Лысёнак, М. Райчонак, К. Курыловіч, Я. Курчонак, М. Мілянчук, С. Нямірскі, Ул. Міхасёнак, М. Цяляк, Ц. Лысёнак, С. Лысёнак, В. Койра — пробныя нумары „Самапомач“ Вам пасылаем. Прачытайце і пазнайце наш часапіс, пазнаёмце з ім суседзяў і знаёмых. Усе разам станеца нашымі падпішчыкамі. Калі зьберыцца на адзін адрас 10 падпішчыца да 1 зл. 20 гр. Карытайце!

Я. Геніуш: кнігі высланы. Гроши атрымалі, дзякуем.

Съцепанель А. л. — часапіс Вам высылаўся адразу, але мы Вам выслалі і пачку паўторную — ці атрымалі?

М. Саўка: Усё зрабілі як просіце. Кніжку аб „Пчолах“ для А. В-ка выслалі, але грошоў дагэтуль не атрымалі. Прыпомненце яму.

Ів. Сікора: Шчыра дзякуем за прысланае. Як бачыце, карыстаюся. Просім і на далей не забывацца аб нас.

Ф. Акінчыц: Усе рукапісы ўжо выкарыстаны.

Качан: — на пададзены Вамі адрас „Самапомач“ ужо высылаецца, толькі неяк чытачы гэныя не съплюшаюцца з падпіскай: прыпомненце ім. — Вельмі школа, што Вы ня трапілі ў час у рэдакцыю. Як будзеце ў Вільні, канешна зайдзецеся, а для большай пэўнасці наперад паведаме паштоўкай, калі будзеце ў нас. Зьбірайце каля сябе съведамых беларусаў, а нясьведамых усьведамляйце.

А. Кішко, Сълязнеўскі, М. Сырэн: просьбу Вашу спаўняем.

В. Койра: Часапіс Вам пасыдаем. Як будзеце ў Вільні, абавязкава зайдзеце да нас у рэдакцыю.

Як выпісаць часапіс „САМАПОМАЧ“?

Каб выпісаць «САМАПОМАЧ», дзе-ля гэтага досыль напісаць:

U Redakcyju «SAMAPOMAČY»

Vilnia — Wilno


Połackaja vul. 9—4

паштоўку, якая каштую ўсяго 15 грашоў. У паштоўцы трэба выразна падаць свой адрас: Імя, прозвішча, вёску і найбліжэйшую пошту. На паказаны гэтак адрас рэдакцыя вышле пробны нумар часапісу, да каторага будзе далучаны блянкет „P. K. O.“, якім з кожнай пошты вельмі лёгка і танна (за 10 грашоў) можна выслаць належную падпіску.

Хто карыстае з часапісу не аплатіўшы падпіскі, той ёсьць нясумленным крыйдзіцелям.

Усякія беларускія кніжкі, часапісы, календары найвыгадней можна дастаць праз Беларускую Кнігарню «ПАГОНЯ» Вільня, Завальная 1—1.

Pierasyłka apłačana ryčałtam.



СИНОДЫ.

CANA NUMARU 40 HRAŠOŪ

